



思想品德
sìxiǎng pǐndé



地理
dìlǐ



英语
yīngyǔ



物理
wùlǐ



数学
shùxué



历史
lìshǐ



生物
shēngwù



语文
yǔwén

7. 语法学习。

Наречия **就 jiù** и **才 cái** всегда ставятся перед глаголом.

Наречие **就** указывает, что действие происходит быстро и успешно, а также на тесную связь действия с определённым временем, подчёркивая, что действие произошло или произойдёт именно в указанное время.

Наречие **才** указывает, что действие происходит поздно, медленно и безуспешно. Оно подчёркивает, что действие произошло или произойдёт позже, чем предполагалось.

Например: 白俄罗斯学生6月就放暑假。У белорусских школьников уже в июне начинаются летние каникулы.

中国学生7月才放暑假。У китайских школьников летние каникулы начинаются только лишь в июле.

她两点就走了。 *Она ещё в два часа ушла.*

她两点才走了。 *Она только в два часа ушла.*

Как видно из примеров, при прочих равных условиях выбор между 就 и 才 определяется субъективным отношением говорящего к данному факту.

Прыслоўі 就 jiù і 才 cái заўсёды ставяцца перад дзеясловам.

Прыслоўе 就 паказвае, што дзеянне адбываецца хутка і паспяхова, а таксама на цесную сувязь дзеяння з пэўным часам і падкрэслівае, што дзеянне адбылося ці адбудзецца менавіта ў пэўны час.

Прыслоўе 才 паказвае, што дзеянне адбываецца позна, павольна і безвынікова. Яно падкрэслівае, што дзеянне адбылося ці адбудзецца пазней, чым прадугледжвалася.

Напрыклад: 白俄罗斯学生6月就放暑假。 *У беларускіх школьнікаў ужо ў чэрвені пачынаюцца летнія канікулы.*

中国学生7月才放暑假。 *У кітайскіх школьнікаў летнія канікулы пачынаюцца толькі ў ліпені.*

她两点就走了。 *Яна пайшла яшчэ а другой гадзіне.*

她两点才走了。 *Яна пайшла толькі а другой гадзіне.*

Як бачна з прыкладаў, пры іншых роўных умовах выбар паміж 就 і 才 вызначаецца суб'ектыўнымі адносінамі чалавека, які гаворыць, да дадзенага факта.

8. 读一读并说说这些句子的意思有什么不同。

1. 我们上个学期就开始学习这本课本。
我们上个学期才开始学习这本课本。
2. 下课以后，我就去吃饭。
下课以后，我才去吃饭。



9. 用«就»和«才»填空。

我每天12点下课回家，今天13点……回家。

昨天上午我们9点上课，11点……下课。

我去年……开始学习英语。

我妈妈三个月以前……学会了开车。

10. 读一读并用«就»和«才»填空。

丽丽上八年级，每学年有两个学期，放两次假。。第一个学期9月1号……开学，12月末……结束。第二个学期3月……开始，6月末……结束。

11. 用«就»和«才»完成句子。

白俄罗斯学生早上八点就/才……。

中国学生晚上十一点才/就……。

阅读

小狗和小猫

一天，小猫和小狗在争论谁更有本领。

小狗说：「当然是我了，你看见那个老人了吗？我敢打赌，我能讨他喜欢。」于是，小狗跑到老人面前摇着尾巴晃着头，向老人撒娇，老人看见了说：「好可爱的小狗啊。」说完老人就伸手摸了摸小狗的头说：「这只小狗是想向我讨食物吗？」老人说完就给小狗拿了一块骨头，小狗含着骨头得意地跑到小猫面前说：「看我多厉害。」小猪很不服气。突然，一只老鼠从老人脚下窜出来，小猫扑过去，把老鼠吃了。

老人夸奖小猫真有本事，小狗看见了，羞红了脸，灰溜溜地走了。

生词

1. 争论 zhēnglùn спорить / спрачацца
2. 本领 běnlǐng умение / уменне
3. 打赌 dǎdǔ держать пари / ісці ў заклад
4. 哄 hōng забавлять / забаўляць
5. 摇 yáo махать / махаць
6. 晃 huàng качать / калыхаць
7. 撒娇 sājiāo ластиться / лашчыцца
8. 窜 cuàn бежать / бегчы
9. 扑 pū броситься / кінуцца
10. 灰溜溜 huīliūliū понурый / пануры

问题

1. 小狗跑到老人跟前做了什么？
2. 小老鼠从哪里跑出来的？
3. 小猫做了什么？